

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

**THE REPUBLIC OF BELARUS
VISA APPLICATION FORM**

TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS

1. Прозвішча/Family name		4. Пол/Sex																					
2. Імя/First name		<input type="checkbox"/> мужчынскі/male																					
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name		<input type="checkbox"/> жаночы/female																					
5. Дата нараджэння/Date of birth		6. Месца нараджэння/Place of birth																					
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>								day	month	year				краіна/country									
day	month	year																					
		вобласць (раён)/region																					
		горад/city																					
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)																							
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change																							
8. Тып пашпарта/Type of passport		9. Нумар пашпарта/Passport number																					
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinary																							
<input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic																							
<input type="checkbox"/> службовы/official		11. Дата выдачы/Date of issue																					
<input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:		<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>								day	month	year											
day	month	year																					
		10. Кім выдадзены/Issuing authority																					
		12. Тэрмін дзеяння/Valid until																					
		<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>								day	month	year											
day	month	year																					
13. Адрас сталлага месца жыхарства/Permanent home address																							
краіна/country вобласць(раён)/region																							
паштовы індэкс/postal code																							
горад/city вуліца/street																							
нумар дома/building number нумар кватэры/apartment number																							
нумар тэлефона/phone number e-mail																							
14. Месца працы (вучобы) і службовы адрас/Place of work (study) and work address																							
прадпрыемства/company пасада/position																							
краіна/country вобласць (раён)/region																							
паштовы індэкс/postal code																							
горад/city вуліца/street																							
нумар дома/building number нумар тэлефона/phone number																							
15. Тып візы/Type of visa		16. Колькасць уездаў/Number of entries																					
<input type="checkbox"/> транзітная/transit		<input type="checkbox"/> аднаразовая/single																					
<input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term		<input type="checkbox"/> двухразовая/double																					
<input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/long-term		<input type="checkbox"/> шматразовая/multiple																					
17. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity																							
з/from		на тэрмін знаходжання/ for a term of stay																					
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>								day	month	year				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td>year</td><td>days</td></tr></table>						day	month	year	days
day	month	year																					
day	month	year	days																				

Фотаздымак/Photo

**Службовыя адзнакі/
For official use**

Дата звароту:

Падставы:

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

ад

- станоўчае
- адмоўнае

Тып візы:

- B
- C
- D

Кратнасць візы:

- 1
- 2
- шм

Мэта візіту:

- транзіт
- дыпламатычная
- службовая
- дзелавыя стасункі
- спорт/культура/
навука/адукацыя
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- прэса
- прыватная
- вучоба
- праца
- турызм
- сталае жыхарства

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы; у выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце/Name of inviting organisation or person; in case of a transit visa request indicate which country you are traveling to and what grounds for entering that country you have

19. Адрес запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person

вобласць (раён)/region

паштовы індэкс/postal code горад/city

вуліца/street нумар дома/building number

нумар кватэры/apartment number нумар тэлефона/phone number

нумар факса/fax number e-mail

20. Адрес знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus

вобласць(раён)/region

паштовы індэкс/postal code горад/city

вуліца/street нумар дома/building number

нумар кватэры/apartment number гасцініца/hotel

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь/Have you been to the Republic of Belarus for the last 3 years

так/yes не/no

калі так, вызначце у якіх гадах/if yes, specify in what years

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus

так/yes не/no

калі так, вызначце калі/if yes, specify when і дзе/and where

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus

наяўныя сродкі/cash банкаўскія чэкі/bank cheques крэдытныя карткі/credit cards

зваротны білет/return ticket дарожныя чэкі/travel cheques пражыванне/accommodation

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленам парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь./

I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation. I give consent to the collection, storage, processing and transfer of my personal data for purposes related to the issuance of visas and implementation of international treaties of the Republic of Belarus.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Personal signature (signature of the legal representative)

27. Дата падпісання/Date of signature

day	month	year			